



www.mosty-zara.by

МАСТОЎСКАЯ РАЁННАЯ ГАЗЕТА

Зара над Нёманам

ГАЗЕТА ВЫДАЕЦА 3 1945 ГОДА

№88 (8998)

ЧАЦВЕР,
10 лістапада 2016 года

Цана 20 капеек

Внимание житейским вопросам граждан

В Мостах провел прием граждан по личным вопросам Министр юстиции Республики Беларусь Олег Леонидович Слижевский.

На встречу к Министру юстиции со своими проблемами, просьбами, чаяниями, обеспокоенностью пришли две мостовчанки. Разбираться в непростых жизненных перипетиях главе министерства помогали начальник Главного управления юстиции Гродненского облисполкома Александр Николаевич Сенькевич, председатель Мостовского районного исполнительного комитета Юрий Николаевич Валеваый, председатель Мостовского районного Совета депутатов Валерий Иванович Табала.

Одна из заявительниц озвучила проблему трудоустройства, в частности, пожаловалась, что её, как пенсионерку, никуда не берут на работу. Неделий ранее женщина была на приёме у председателя райисполкома, но полученный ответ её не удовлетворил. Как и варианты трудоустройства на сезонные обще-

ственные работы, предложенные в районном центре занятости, куда она обращалась. Самостоятельные поиски работы также не принесли успеха.

Выслушав пояснения по данному вопросу председателя райисполкома Юрия Николаевича Валеваого и заместителя начальника по труду, занятости и социальной защите райисполкома Марины Кузьминичны Семенюк, Министр дал мостовчанке несколько рекомендаций.

-- Пенсионный возраст не является причиной для прекращения трудовых отношений или отказа в принятии на работу, если вопрос только в этом, -- подчеркнул Олег Леонидович. -- В данном случае, думаю, личного разговора с руководителем организации и письменного заявления о приеме на работу на имеющуюся вакансию будет достаточно, чтобы вопрос решился по-

ложительно. Главное, показать нанимателю, что вы именно тот работник, который ему нужен.

С просьбой о помощи в установке забора возле дома пришла на прием к Министру вторая заявительница. Она рассказала о своей тяжелой жизненной ситуации, о гибели сына, который работал на Розогницком крахмальном заводе. Сейчас женщина просит предприятие помочь в разрешении её житейских проблем.

Отметим, что и с этой ситуацией органы местной власти знакомы, и даже уже рекомендовали руководству завода рассмотреть возможность оказания помощи семье бывшего работника. Председатель райисполкома Ю.Н. Валеваый и председатель районного Совета депутатов В.И.Табала взяли это обращение под личный контроль.

-- Сегодня пришлось вникать в житейские вопросы жителей Мо-



Власть на связи

стов и района. Именно с такими, в большинстве случаев, приходится разбираться во время выездных приёмов, -- подчеркнул Министр юстиции Республики Беларусь Олег Леонидович Слижевский, комментируя итоги приёма. -- Наша задача и позиция -- выслушать человека и оказать ему конкретную помощь в решении его вопроса. С другой стороны, в последнее время люди всё чаще начинают перекладывать на органы власти и те проблемы, которые в действительности они должны решать сами.

После приема граждан в Мостовском райисполкоме Министр юстиции встретился с коллективом открытого

акционерного общества «Мостовдрев». Встреча прошла при участии начальника Главного управления юстиции Гродненского облисполкома А.Н.Сенькевича, председателя райисполкома Ю.Н.Валеваого, председателя районного Совета депутатов В.И.Табала, генерального директора ОАО «Мостовдрев» С.Б.Ососова.

-- Раз в месяц, согласно графику, мы выезжаем в трудовые коллективы, чтобы пообщаться, узнать о положении дел на предприятиях и в организациях, услышать о проблемах и необходимости помощи, -- отметил Олег Леонидович.

Он рассказал о задачах и деятельности Министерства юстиции Республики Бела-

русь, судебно-правовой реформе, которая реализуется в стране, остановился на основных моментах Указа Президента Республики Беларусь №322 от 29 августа 2016 года «О предоставлении безналичных жилищных субсидий».

Как форма поддержки малоимущих граждан для частичной оплаты за жилищно-коммунальные услуги, данный документ заработал с 1 октября на основе выделенного и заявительного принципов. Основным определяющим критерием в вопросе, положена ли семье субсидия, является доля расходов на жилищно-коммунальные услуги, рассчитанные по нормативам. **Н.ШЕВЧИК**

3 родных вытокаў

Калі ажывае метал



Першага лістапада ў выставачнай зале Мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў адбылося адкрыццё выстаўкі «Пяць малаткоў+», на якой прысутнічалі старшыня Мастоўскага райвыканкама Юрый Мікалаевіч Валяваты, намеснік старшыні райвыканкама Марына Осіпаўна Давыдзік, начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Сяргей Сяргеевіч Дзейкала.

Выстаўка кавальскіх работ у нашым горадзе арганізавана ўпершыню. На адкрыццё прыехалі гродзенскія майстры-кавалі Юрый Круш, Ян Янчурэвіч, Ян Перагінец і Андрэй Цюменёў, работы якіх прадстаўлены на выстаўцы. А жанчын больш зацікавілі ўпрыгожванні з натуральных камянёў і медзі, вырабленыя мінскім майстрам Леанідам Бельскім. Больш паўсотні мастаўчан прыйшлі на адкрыццё выстаўкі «Пяць малаткоў+», каб не толькі палюбавацца кавальскімі работамі і ўпрыгожваннямі, але і пазнаёміцца з майстрамі, задаць ім пытанні. Выстаўка працягнецца да 22 лістапада.

Дырэктар цэнтра рамёстваў Жанна Лявонцьеўна Новік адкрыла выстаўку, прадставіла майстроў, цікава расказала пра гісторыю кавальскага рамёства.

Выстаўка сапраўды ўражвае. Падсвечнікі, металічныя жывёлы і птушкі -- усё гэта не можа не падабацца. Асноўная мэта выстаўкі -- паказаць

вялікія магчымасці такога цяжкага ў апрацоўцы матэрыялу як метал, прадэманстраваць высокі прафесіяналізм, майстэрства і адданасць творчасці майстроў -- сапраўдных беларускіх кавалёў.

Назва выстаўкі невыпадковая, яна аб'яднала шэсць майстроў. «Пяць малаткоў» -- гэта пяць кавалёў з Гродна, а «плюс» -- гэта майстар па вырабу ўпрыгожванняў з медзі з Мінска. Шэсць майстроў, шэсць розных лёсаў, шэсць шляхоў станаўлення, але ўсіх іх аб'ядноўвае адно -- творчасць.

Майстры, якія прадставілі свае работы на выстаўцы, вядомыя не толькі ў Беларусі, але і далёка за межамі краіны. Яны паспяхова спалучаюць у сваёй творчасці традыцыі кавальства і тэхналагічныя новаўвядзенні, пашыраюць уяўленне сучаснікаў аб мастацкім каванні і выкарыстанні кованых рэчаў у паўсядзённым жыцці.

(Пачатак. Працяг на 4-й стар.)



ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ МУЖ, ПАПА, СВЁКОР, ДЕДУШКА ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ЧУБРИК!

С юбилеем тебя поздравляем, Наш дорогой, любимый человек! От всей души здоровья мы желаем На долгие года, на целый век!

ЕЛЕНУ ВИКТОРНУ КРАСЬКО поздравляем с юбилеем! С днём рождения поздравляем, От души желаем Вам Счастья, радости без края

УВАЖАЕМАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА МИХЕЕВА! Поздравляем Вас с юбилеем! Пусть сердце возрасту не поддаётся И не страшат летящие года.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ СОСИНОВИЧИ! Искренне рады поздравить Вас с юбилеем! Примите наши поздравления И пожелания от души.

Приятное событие

Лучший день рождения - с Белагпропромбанком!

Любой именинник накануне предстоящего дня рождения мысленно загибает пальчики на руке, подсчитывая, какое количество подарков ожидает его на торжество.



Но что же делать, если дни рождения сменяются друг за другом, а желанный сюрприз явно потерялся в пути? Уж точно не сидеть сложа руки!

Словно из разных кораблей, доселе совершенно незнакомые друг с другом, но для достижения сокровенной цели враз сплотившиеся в дружную команду.

«приключения», с удовольствием фотографировались на память с любимым персонажем Агриком. И едва ли не в один голос дружно заявляли, что уже мечтают о следующем незабываемом дне рождения.

A. МАКАР Фото автора

Дожинки-2016

Финал областного проекта «Сельские «Олимпийские игры» состоится 18 ноября в Вороново во время областного фестиваля «Дажынкі-2016».

Чемпионов «Сельских» «Олимпийских игр» определят на «Дажынках» в Вороново

Попробовать свои силы в спортивных состязаниях на «Дажынках» смогут и все желающие. На школьном стадионе по ул. А. Канарчика можно будет побороться за призы в «Сельской веселой эстафете».

С утра и до позднего вечера в райцентре предусмотрена развлекательная программа. Будут работать праздничная сельскохозяйственная ярмарка и выставка-ярмарка продовольственных и промышленных товаров местных производителей.

БелТА

3 родных вытокаў

Калі ажывае метал

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Юрий Круш і Аляксей Вараб'ёў з'яўляюцца лаўрэатамі прэміі імя Дубко, якой Гродзенскі аблвыканкам узаагароджвае лепшыя дзелячы культуры і мастацтва.

творчая майстэрня Круша выконвала буйныя заказы на выраб металічных скульптур гусараў Рэчы Паспалітай XVII стагоддзя для экспазіцыі ў Мірскім замку.

у Гродне, а пазней Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы. Часам працуе ў графіцы, акварэлі, але коўка, мабыць, самае цікавае ў яго творчасці.



час працаваў зваршчыкам, а Андрэй аму часта дапамагаў. Пазней яны адкрылі сваю справу па вытворчасці металічных вырабаў.

Упрыгожванні ручной работы ўжо зацікавілі нашых жанчын, якія прысутнічалі на выстаўцы.

памагаюць спраўцца са стомленасцю. Ну і, вядома ж, усе памтаюць бабуліну парад: «Набіў шышку – прыкладзі медны пятак».

Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ Фота В. СЛІЖ

После события

Дата в истории

В преддверии Дня Октябрьской революции в районном Центре культуры состоялось торжественное собрание и концерт «Судьба и Родина – едины».

Наш край

Путешествие в Мирский замок

На осенних каникулах мы, учащиеся, родители и педагоги Гудевичской средней школы, продолжили путешествие по Беларуси.



очувствовали на себе. Жаль, но пришлось покинуть эти удивительные архитектурные творения.

Е. БЕРГЕЛЬ, классный руководитель 3 класса ГБОУ «Гудевичская средняя школа»

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.
Выдаецца ў сераду і суботу.

Намеснік галоўнага рэдактара Наталія Аляксееўна ШЭУЧЫК
АДРАС
АДРАС
ЭЛЕФОННЫ: галоўнага рэдактара -- 3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адд. сакратара -- 3-22-29, аддзела псымаў -- 3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85, бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп'ютарнага цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Адказначыце за падбор і выкладанне фактаў нясуць адказнасць за адрасы публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў. За змест аб'яў і іншых рэкламных рэдакцыя не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.